

диалог является эмоциональным центром произведения. Сопровождаемый невербальными формами выражения (мимикой, жестом), авторскими ремарками, он служит средством психологизма, способствует драматизации лирического сюжета. Диалог в поэтическом тексте представляет собой имитацию живой разговорной речи, индивидуальные особенности речи способствуют раскрытию характера лирического героя. Важную роль играет фон, сопровождающий диалогическую ситуацию и основное действие стихотворения. Он представлен звуковыми образами и образами запахов и служит средством драматизации лирического сюжета.

Ранняя лирика Анны Ахматовой является ярким подтверждением того, что диалог способен играть важную роль в поэтическом тексте, выполнять целый ряд функций, которые привносят в лирику ранее не характерные ей элементы, тем самым расширять ее границы, отражая своеобразие и многогранность этого рода литературы.

## ПАСІЯНАРНЫ ГЕРОЙ НАЦЫЯНАЛЬНА-ПАТРЫЯТЫЧНАЙ ЛІРЫКІ АНАТОЛЯ СЫСА

*В. У. Бабакова (УА «ГДУ імя Ф. Скарны»)*

*Навук. кір. А. В. Брадзіхіна,*

*канд. філал. навук, дацэнт*

Паводле канцэпцыі Л.М. Гумілёва, этнас з'яўляецца ўстойлівым калектывам асоб, якія супрацьпастаўляюць сябе ўсім астатнім супольнасцям. Падтрымка для нацыі, на думку даследчыка, прыходзіць у якасці энергетычнага штуршка, што нясе асобным людзям залішнюю энергию, якая называецца пасіянарнасцю і прайяўляецца не толькі ў грамадской, але і ў літаратурнай дзеянасці. Паняцце “пасіянарны герой” у нацыянальна-патрыятычнай лірыцы А. Сыса набывае розныя мадыфікацыі.

1) *Галоўны пасіянарны герой-суб'ект*. Гэта найперш аўтапсіхалагічны лірычны герой. Ён прадстае як адданы сваёй Радзіме сын; стваральнікам вершаў і паэм, што ахвяруе такім жа, як і сам, пасіянарыям (Цётцы, М. Танку, А. Гаруну, А. Бембелю і інш.); сейбітам, а метафара руні ўвасабляе тое, што паспев зрабіць, пакінуць пасля сябе; паэтам-філософам, які разважае над абраным лёсам. Ключавым матывам тут становіцца канчатковы пералом, харктэрны пасіянарнаму герою: “І тады я ўзняў сляпяя вочы... Знікла ноч. Ізноў вярнуўся дзень!” [1, с. 232].

2) *Дапаможны пасіянарны герой-аб'ект*. Найперш гэта вобраз маці, які вызначаецца самаахвярнасцю дзеля пазнейшай самаахвярнасці сына. Невыпадкова Маці-пакутніца паўстae ў вобразе Неапаленай Купіны.

3) *Амбівалентны пасіянарый*. Вобраз слова паводле свайго эмацыйнага ўздзейння на чытача можна паставіць у адзін шэраг з вобразамі-сімваламі Сэрца, Крыжа, Слязы, Агню. Слова таксама прыносіць своеасаблівую ахвяру ў выглядзе сэнсу, які нясе ў сабе, ад чаго нярэдка залежыць лёс людзей. Але яно служыць не толькі ідэям добра. Да прыкладу, у вершы “Дух” слова выяўляе сваю здрадлівую сутнасць, служыць антынародным, у разуменні паэта, мэтам. Слова “ахвяравала” сабой і дзеля з'яўлення вершаў А. Сыса. Непадатлівае, яно ўсё ж падпарадкоўвалася загаду паэта, вышрабоўваючы на трываласць яго самога і магнетычна ўздзейнічаючы на слухачоў: “І слова мае – вярыгі мае. І семем было мне Слова” [1, с. 79].

Такім чынам, ідэйны пафас нацыянальна-патрыятычнай лірыкі А. Сыса увасабляеца праз матывы ахвярнасці, пакутніцтва, надзвычай экспрэсіўныя вобразы-сімвалы Сэрца, Крыжа, Слязы, Агню, а так, сама абавязковую прысутнасць у вершы героя-пасіянарыя, якія могуць набываць разнастайныя мадыфікацыі.

### Лігаратура

1 Сыс, А. Лён : выбраныя творы / А. Сыс. – Мінск : Кнігазбор, 2006. – 436 с.